


# ВЯСЁЛКА Ў ЛІСТАПАДЗЕ



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Убачыўшы гэты вясёлы дом у вёсцы Плянта Салігорскага раёна, адразу ўспомніў дзіцячую цапку — калейдаскоп: паглядзіш у шкляное акенца — а там якога толькі дзіва няма: і зорачкі, і ромбікі, і кветачкі. Вось і гэтая вясковая пабудова з ярка выражанай мазаікай на фасадзе нагадвае вясёлку на фоне шэрага лістападаўскага неба! Казка! Як тут не спыніцца?!

Зайнтрыгаваны, хапаю фотакамеру, углядаюся ў выразны рытм сініх, белых і чырвоных ліній, «чытаю» маляўнічую кветкавую паляну на франтоне. Толькі цяпер даходзіць, што перада мною — ілюзія: замест алейных фарбаў



выкарыстаны накрыві ад пластыкавых бутэлек. Аказваецца, такая звычайная рэч можа стаць выразным сродкам і выявіць мастакоўскія і дызайнерскія здольнасці. Згадзіцеся, у немудрагелістым, на першы погляд, сюжэце прасочваецца і дасканалая кампазіцыя, і бездакорная сіметрыя, і валоданне колеравай гамай. Хацеў бы я ведаць, хто гэты творца. Не сумняваюся, ён — сапраўдны рамантык і проста жыццярадасны чалавек!

А вось гаспадар і сам выходзіць на ганак — усмешлівы, прыветлівы, як і яго дом. Запрашае ў двор, прадстаўляецца: «Рыф Зуфаравіч Сібагатулін, але для ўсіх проста Раман».

З маленькага інтэрв'ю я дазнаюся, што Раман з Башкірыі, яму шэсцьдзясят тры гады, у Беларусі жыве з 1978 года. А па прафесіі — нафтавік, бурый скважыны. Апошнія дзесяць гадоў жыве ў вёсцы, перад пенсіяй працаваў у Салігорскай ЖКК. На гэтай пасадзе і «захварэў» збіраннем накрывак.

— Я даўно выношваў ідэю, каб рознакаляровымі накрывкамі аздобіць фасад свайго дома, — кажа Раман. —

Тры гады збіраў калекцыю, а гэта амаль трынаццаць тысяч штук. Работа ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы дапамагала. Гэтай колькасці накрывак хапіла на ўзоры паміж вокнамі, на вуглы, на франтон і агароджу кветніка.

Сваё дызайнерскае рамяство Раман практыкуе зімой. На фанерныя лісты наносіць эскіз, дакладна вымярае прастору і шрубавёртам прымацоўвае накрывікі (гэта ж колькі трэба шрубаў?!). Сіметрыя павінна быць ідэальная. Потым гатовую мазаіку прыбівае да сцяны дома. І гэтак ад зімы да зімы, з году ў год. Тры зімы спатрэбілася, каб нарэшце на фасадзе з'явіўся выразны малюнак, падобны на арнамент. Але работа яшчэ не скончана, таму Раман будзе планы і на гэтую, і на будучую зіму. А таму па-ранейшаму збірае галоўны матэрыял для свайго праекта — бутэльныя накрывікі.

Анатолий КЛЯШЧУК, фота аўтара.

## Заказнік з унікальнымі ландшафтамі

Рэспубліканскі водна-балотны заказнік «Слаўгарадскі» абвешчаны ў Слаўгарадскім раёне Магілёўскай вобласці ў мэтах захавання ў натуральным стане каштоўнага прыроднага пойменнага і лесабалотнага комплексу, дзе ёсць дзікарослыя расліны і дзікія віды жывёл, уключаныя ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.

У сувязі з наяўнасцю на тэрыторыі заказніка ўнікальных ландшафтаў з высокай эстэтычнай і пейзажнай каштоўнасцю яго трэба разглядаць як перспектыўную рэкрэацыйную зону, паведамліў у Міністэрстве прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. У склад тэрыторыі заказніка ўвайшлі землі ляснога фонду дзяржаўнай лесагаспадарчай установы

І месца хыхарства чырванакніжнікаў

«Краснапольскі лясгас», землі сельскагаспадарчага прызначэння і землі запasu. Яго плошча — 14 779,33 гектара. Асновай заказніка стаў пойменны лесабалотны комплекс, які фарміруе гідралагічныя рэжымы тэрыторыі заказніка і рэк Сож і Проня. Участкі поймы гэтых рэк, у межах якіх ствараецца заказнік, маюць вялікае значэнне для захавання месца хыхарства каляводна-балотных і прыбярэжна-водных відаў птушак на ўсходзе Беларусі. У красавіку-маі тут спыняецца больш за 20 тысяч гусей і каля 30 тысяч кулікоў, самыя шматлікія з якіх — белалобая гусь і турухтан, больш за 500 асобін шэрых жураўлёў і інш. Тэрыторыя заказніка служыць месцам хыхарства 5 рэдкіх і знікаючых відаў дзікарослых раслін і 11 відаў дзікіх жывёл, уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviadzda.by

## ■ Чулі?!



Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»:

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОАО «Банк БелВЭБ»

(в тысячах белорусских рублей)

	30.09.2017 (неаудировано)	31.12.2016
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	523 067	437 088
Драгоценные металлы	521	551
Средства в кредитных организациях	54 975	38 592
Кредиты клиентам	2 676 252	2 385 393
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	526 387	824 439
Инвестиции в ассоциированную компанию	3 916	3 915
Основные средства	148 591	151 197
Активы, построенные для продажи	9 412	13 236
Инвестиционная недвижимость	3 769	5 291
Нематериальные активы	33 943	39 636
Текущий актив по налогу на прибыль	16	762
Отложенные активы по налогу на прибыль	8 139	6 441
Прочие активы	30 750	44 487
<b>Итого активы</b>	<b>4 019 738</b>	<b>3 951 028</b>
<b>Обязательства</b>		
Средства кредитных организаций	1 064 236	1 358 520
Задолженность перед Национальным банком Республики Беларусь	8 809	12 739
Средства клиентов	2 129 668	1 892 433
Выпущенные долговые ценные бумаги	—	3 352
Текущие обязательства по налогу на прибыль	3 735	1 068
Отложенные обязательства по налогу на прибыль	1 119	887
Прочие обязательства	127 229	24 772
Субординированный кредит	199 367	196 607
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 534 163</b>	<b>3 490 378</b>
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	473 057	473 057
Эмиссионный доход	458	458
Дополнительный капитал	5 485	5 485
Фонд переоценки зданий	23 140	23 390
Нереализованная переоценка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	18 942	—
Накопленный дефицит	(44 412)	(51 141)
<b>Итого капитал, приходящийся на акционеров Банка</b>	<b>476 670</b>	<b>451 249</b>
Неконтрольные доли участия	8 905	9 401
<b>Итого капитал</b>	<b>485 575</b>	<b>460 650</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>4 019 738</b>	<b>3 951 028</b>

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «Банк БелВЭБ»

за период, закончившийся 30 сентября 2017 года

(в тысячах белорусских рублей)

	За 9 месяцев, закончившихся 30.09.2017 (неаудировано)	За 9 месяцев, закончившихся 30.09.2016 (неаудировано)
<b>Процентные доходы</b>		
Кредиты клиентам	226 054	276 517
Инвестиционные ценные бумаги	42 052	43 594
Средства в кредитных организациях	1 977	2 923
Финансовая аренда	70	161
	<b>270 153</b>	<b>323 195</b>
<b>Процентные расходы</b>		
Средства кредитных организаций	(58 655)	(76 704)
Средства клиентов	(62 959)	(66 368)
Субординированный кредит	(10 146)	(9 097)
Выпущенные долговые ценные бумаги	(569)	(635)
	<b>(132 329)</b>	<b>(152 804)</b>
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>137 824</b>	<b>170 391</b>
Резерв под обесценение кредитов	(89 913)	(78 370)
Эффект первоначального признания активов, по которым начисляются проценты	(646)	(894)
<b>Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитов</b>	<b>47 265</b>	<b>91 127</b>
<b>Чистые комиссионные доходы</b>	<b>40 686</b>	<b>39 344</b>
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:		
— торговые операции	21 308	20 256
— операции с производными финансовыми инструментами	(151)	86
— переоценка валютных статей	13	2 932
Доля в чистой прибыли/(убытке) ассоциированной компании	1	(166)
Финансовый результат от выбытия дочерней компании	1 036	—
Прочие доходы	29 243	18 204
<b>Непроцентные доходы</b>	<b>92 136</b>	<b>80 656</b>
Расходы на персонал	(47 156)	(44 669)
Амортизация	(16 310)	(12 090)
Налоги кроме налога на прибыль	(2 709)	(2 403)
Прочие операционные расходы	(45 850)	(42 031)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	(1 674)	(95)
<b>Непроцентные расходы</b>	<b>(113 699)</b>	<b>(101 288)</b>
<b>Прибыль до налога на прибыль</b>	<b>25 702</b>	<b>70 495</b>
Налог на прибыль	(8 216)	(8 877)
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>17 486</b>	<b>61 618</b>
Приходящиеся на:		
— акционеров Банка	16 118	60 195
— неконтрольные доли участия	1 368	1 423

Председатель Правления банка Н.В. Лузгин

Заместитель главного бухгалтера Н.А. Выхота

Дата подписания: 9 ноября 2017 года

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями МСФО, размещена на сайте www.belveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность по МСФО за 2017 год».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности от 27.12.2013 №6. УНП 100010078